

КАШТОУНЫ БІБЛІЯГРАФІЧНЫ ДАВЕДНІК

Анатоль Тарасенкаў (1909—1956)—вядомы савецкі крытык і літаратуразнаўца—выдатна ведаў рускую паэзію і ўсё сваё жыццё п'ястомна збіраў паэтычныя кнігі, выдадзеныя ў ХХ стагоддзі.

У часопісе «Новый мир» (№ 11 за 1966 год) надрукаваны цікавыя ўспаміны М. О. Белкінай «Галоўная кніга»—аб тым, як Анатоль Тарасенкаў збіраў унікальную бібліятэку рускай паэзіі.

Бібліятэка А. Тарасенкава была добра вядома паэтам, даследчыкам літаратуры і бібліографам ужо ў 20-х гадах.

Збралынік веў перапіску з усімі буйнейшымі кнігасховішчамі краіны, з гардскімі і раёнымі бібліятэкамі, з многімі букіністамі. У час Вялікай Айчыннай вайны ён быў афіцэрам Ваенна-Марскога флоту і нават у фронтавых умовах не расставаўся з думкай пра бібліятэку. У вайну да бібліятэкі дадаліся кнігі, надрукаваныя ў фронтавым Севастопалі, у партызанскіх атрадах, падпольнымі райкомамі партыі.

Бібліятэка паэзіі першай паловы

ХХ стагоддзя, сабраная А. Тарасенкаўым, не мае сабе роўных. У ёй ёсьць кнігі, якіх няма нават у буйнейшых кнігасховішчах краіны.

Збіраючы сваю унікальную калекцыю кніг, А. Тарасенкаў адначасова складаў бібліографію. Аўтар пры жыцці не паспей надрукаваць сваю працу. Выйшла яна толькі ў мінульым годзе ў выдаўцтве «Советский писатель». Пойная яе назва—«Русские поэты XX века. 1900—1955. Библиография».

У кнізе дадзена бібліографічнае апісанне вершаваных кніг, якія выдаваліся на тэрыторыі СССР і за мяжой, пачынаючы з 1900 года і канчаючы 1955. Тут зарэгістраваны шмат якія унікальныя выданні. Увайшлі таксама ўсе малатыражныя кнігі, выдадзеныя ў праўніцы ў першыя гады Савецкай улады. Шырокі прадстаўлены тут таксама кнігі паэтаў розных літаратурных напрамкаў першай чвэрці ХХ стагоддзя.

У бібліографіі харектарызуецца не толькі арыгінальная творчасць паэтаў, але і іх перакладчыцкая дзейнасць: па-

казаны выдадзеныя імі книгі перакладаў з нацыянальных і замежных моў.

Бібліографічна праца «Русские поэты XX века» мае для беларускага чытача вялікую цікавасць. У ёй зарэгістраваны ўсе паэтычныя рускія книгі, выдадзеныя на тэрыторыі сучаснай БССР з 1900 па 1955 год. Калі книгі, выдадзеныя з 1917 па 1960 год, улічаны былі рабіем у бібліографічным даведніку «Мастацкая літаратура БССР. 1917—1960» (Мінск, ДВБ, 1962), то паэтычныя книгі, выдадзеныя на рускай мове на тэрыторыі Беларусі да рэвалюцыі, сабраны А. Тарасенкам упершыню.

З бібліографіі мы даведаемся аб tym, што да рэвалюцыі ў Мінску былі выдадзены зборнік вершаў Д. Самарскага «Провинциальная луна» (1910), Н. Гаўлоўскага «Сборник стихотворений» (1911) і А. Замяціна «Венок» (1913); у Віцебску—С. Глыбчура «Басни» (1903) і Г. А. Тэадоровича «В тумане жизни» (1910); у Марглене—Б. Няклюона «Рассказы и стихотворения» (1910); у Гомелі—Г. Дзешикі «В великие дни» (1917); у Пінску—Е. Касецкага «Эхо жизни» (1912); у Мазыры—Н. Цристава «Ранние стихотворения» (1915); у Бабруйску—кнігі І. Сіманоўскага «Закату». Першый сборнік стихоў (с приложением «Андрей Белый и будущее русской литературы») (1909) і «Новый мир» (1910). Аўтар апошніх дзвюх кніг—бабруйчанін, быў дырэктар Дзяржаўнай бібліятэкі БССР імя Ул. I. Леніна, заслужаны дзеяч культуры БССР Іосіф Сіманоўскі.

Улічаны ў бібліографіі А. Тарасенка вакансама і ўсе кнігі рускіх паэтав Масквы і Ленінграда, выдадзеныя ў арыгінале беларускімі выдавецтвамі, як, напрыклад, кнігі: М. Горкага «Песня о Со-

коле» (Мінск, 1940); I. Эрэнбурга «Огонь» (Гомель, 1919); Ул. Маякоўскага «Избранное» (Мінск, 1937), «Оборонные стихи» (Мінск, 1937) і «Что такое хорошо и что такое плохо» (Мінск, 1955); Э. Багрыцкага «Избранное» (Мінск, 1941); В. Брусаўа «Стихотворения» (Мінск, 1955).

Пералічаны ў бібліографіі паэтычныя кнігі, якія ходзілі выдадзены і не на тэрыторыі Беларусі, але сваім зместам яны могуць зацікавіць беларускага чытача. Гэта, напрыклад паэма К. Ш. «На Полесье» (Вільня, 1902) і П. К. Мысоўскага «Старый монастырь. Полесская поэма» (М., 1915).

Але найбольш цікава для чытачоў нашай рэспублікі тое, што А. Тарасенкаў сабраў у сваёй бібліографіі многа перакладаў беларускіх паэтав на рускую мову. Тут пераклады вершаў беларускіх паэтав, зробленыя М. Ісаакоўскім, М. Галодным, М. Сідарэнкам, М. Ушаковым, Ул. Дзяржавіным і інш.

Іраўда, у бібліографіі А. Тарасенкаў не ўлічаны кнігі беларускіх пісьменнікаў, перакладзеныя групой рускіх паэтав, бо задача аўтара была панаца́ць русскую паэзію і перакладчыцца дзеяцельнасць асобных рускіх паэтав.

Бібліографія «Русские поэты XX века», безумоўна, зацікавіць спецыялістаў-літаратуразнаўцаў.

Імянны панацяльнік да кнігі складзены добра, паказваюча не толькі прозаічныя, але і псеўдадрамы аўтараў. На жаль, выдавецтва не зрабіла да кнігі геаграфічнага данаможнага панацяльніка па месцы выдадзения кніг, па якім можна было б хутка адшукаць мясцовыя выданні.

Ніна ВАТАЦЫ.